



Песню бярыце з сабою...

Рубрыку вядзе
кампазітар
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenevich@gmail.com



КАЛЫХАНКА

Вершы — Андрэй АЛЕКСАНДРОВІЧ,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

Пяшчотна, проста, напаяголас $\text{♩} = 40$

Am Dm
За - сні, мой ка - ха - ны, мой мі - лы сы -

E Am
нок, пад - няў - ся ту - ма - нам за вок - на - мі

C Dm
змок. Ра - са на па - ля - нах, на - хму - рыў - ся

E
гай. За - сні, па - слу - хмя - ны, бай -

Am Dm
Прыпеў:
ба - інь - кі - бай. Лю - лю - сень - кі -

E Am
лю - лі, бай - ба - інь - кі - бай.

Am Dm E Am
Лю - лю - сень - кі - лю - лі, бай - ба - інь - кі - бай.

Андрэй Александровіч (1906—1963) — беларускі паэт, перакладчык, публіцыст, літаратурны крытык. Адзін з арганізатараў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР, намеснік старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, дырэктар Інстытута мовы Акадэміі навук. У 1938 і 1949 гадах арыштоўваўся і высылалася ў Нарыльск і Краснаярскі край за грамадска-палітычную дзейнасць. У 1924-м Александровіч, а таксама Уладзімір Дубоўка і Анатоль Вольны знайшлі і аднавілі на Ялцінскіх могілках магілу Максіма Багдановіча. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, кнігі прозы, перакладаў, твораў для дзяцей.

1. Засні,
мой каханы,
Мой мілы сыноч,
Падняўся туманам
За вокнамі змок.
Раса на палянах,
Нахмурыўся гай.
Засні, паслухмяны,
Бай-байнікі-бай.

Прыпеў (2 разы):
Лю-люсенькі-люлі,
Бай-байнікі-бай.

2. На золаку рана
Рассеецца змок.
Бадзёрым, румяным
Ты ўстанеш, сыноч.

Праменні на сцэжках
Асушаць расу,
Вавёркі арэшкаў
Табе прынясуць.

Прыпеў.

3. З табой быць,
сыночак,

Мне радасць адна.
Спакойнае ночы,
Салодкага сна.
Усе ўжо заснулі,
І ты засынай.

Лю-люсенькі-люлі,
Бай-байнікі-бай.

Прыпеў.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.00	21.31	16.31
Віцебск	4.43	21.27	16.44
Магілёў	4.50	21.21	16.31
Гомель	4.55	21.09	16.14
Гродна	5.17	21.44	16.27
Брэст	5.26	21.37	16.11

Месяц

Апошняя квадра
13 ліпеня.
Месяц у сузор'і Блізнят.


Імяніны

Пр. Аляксандры,
Анастасіі, Вольгі, Марыі,
Тацяны, Аляксея,
Андрэя, Мікалая, Фёдара.
К. Ядвігі, Аляксея,
Багдана, Марціна.



Фота Вікторыі МІРОНЧЫК.

ЗАЎТРА



Даты

17 ЛІПЕНЯ



1895 год — нарадзіўся (Слонім) Мадэст Абрамавіч

Шамашкін, ваенны дзеяч, генерал-маёр, удзельнік Першай сусветнай, Грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў.

1930 год — у Беларускай ССР заснаваны чатыры інстытуты: хіміка-тэхналагічны, будаўнічы, электратэхнічны (у Мінску) і механічны — у Гомелі.

1955 год — нарадзіўся Андрэй Васілевіч Бандарэнка, беларускі кампазітар, педагог. У 1981-м скончыў Беларускаю кансерваторыю, у 2002-м — Мінскую духоўную семінарыю. Выкладаў у Гродзенскім музычным вучылішчы, быў мастацкім кіраўніком «Гродзенскай капэлы». З 1995-га святар у Каложскай царкве. Праца пераважна ў галіне духоўнай музыкі. Сярод твораў: оперы, кантаты, музыка для струнных і ўдарных інструментаў, хары на кананічныя тэксты. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Адзін з арганізатараў фестывалю праваслаўных песнапенняў Гродзенскай епархіі «Духоўнае адраджэнне» (з 2002 года).

1995 год — у Мінску падпісаны дагавор аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай.

1920 год — нарадзіўся Хуан Антонія Самаранч, дзеяч міжнароднага спартыўнага руху, іспанскі дыпламат і прамысловец, ганаровы прэзідэнт (у 1980—2001 гадах) Міжнароднага алімпійскага камітэта (МАК). Яго імем названы Алімпійскі музей і стадыён у Лазане, адна

з вяршыняў Гісарскага хрыбта ў Таджыкістане («пик Самаранча»).

1940 год — нарадзілася Аляксандра Іванаўна Назарава, расійская актрыса тэатра і кіно, народная артыстка Расіі.



1945 год — нарадзіўся Аляксей Львовіч Рыбнікаў, расійскі кампазітар, народны артыст Расійскай Федэрацыі. Аўтар рок-опер «Юнона і Авось», «Вайна і мір», спектакляў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Расіі.

1945 год — 17 ліпеня — 2 жніўня адбылася Берлінская (Патсдамская) канферэнцыя кіраўнікоў урадаў дзяржаў — пераможцаў у Другой сусветнай вайне. Канферэнцыя прыняла рашэнне аб дэмілітарызацыі і дэнацыфікацыі Германіі, аб заходняй мяжы Польшчы; пацвердзіла перадачу СССР Кёнігсберга і прылеглага да яго раёна.

1955 год — Савет Міністраў СССР прыняў спецыяльную пастанову «Аб арганізацыі комплекснай экспедыцыі СССР». Пачатак асваення Антарктыкі.

1955 год — у Анахайме (ЗША, Каліфорнія) адбылося адкрыццё першага ў свеце парку атракцыёнаў «Дыснейленд» кампаніяй «Уолт Дысней».

1985 год — на еўрапейскай міжуродавай канферэнцыі ў Парыжы зацверджаная еўрапейская праграма развіцця перадавых тэхналогій «Эўрыка».

ЛЕЎ ТАЛСТОЙ:

«Усякі паклёп атрымоўвае толькі больш значнасці ад пярэчання яму».



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 287 18 81.

прым. рэкламы
тэл./факс: 287 17 79,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 2240.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30

16 ліпеня 2020 года.